



БЕЛАРУСКІ
НАРОДНЫ
КАЛЯНДАР
НА 2020 ГОД **8-9**



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

ХТО ІДЗЕ
Ў СУЧАСНЫЯ
БАТЛЕЕЧНІКІ

12



15

СТУДЗЕНЯ 2020 г.

СЕРАДА

№ 8 (29122)

ЦЫТАТА ДНЯ



Наталля КАЧАНАВА,
старшыня
Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу:

— Інфармацыйныя сустрэчы вышэйшых службовых асоб у працоўных калектывах праводзяцца на рэгулярнай аснове. Гэтая форма работы будзе набіраць большыя абароты, бо мае вялікае значэнне, таму што калі людзі больш інфармаваныя, у іх менш узнікае пытанняў. Заўсёды цікава паслухаць, што хвалюе работнікаў канкрэтнага калектыву. Таму гэтая выдатная форма зносінаў з людзьмі, якая будзе выкарыстоўвацца надалей.

ПАСТАЯНСТВА Ў ЧАС ПЕРАМЕН

У цэнтры дзяржаўнай палітыкі застануцца інтарэсы і дабрабыт людзей

Летась Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка рэгулярна сустракаўся з кіраўніцтвам Савета Міністраў, каб абмеркаваць актуальныя пытанні, якія патрабуюць неадкладнага вырашэння. Пасля надыходу новага года ўсе чакаюць нарады ў Палацы Незалежнасці, прысвечанай эканамічным вынікам 2019-га. Яшчэ ў верасні прэм'ер-міністр Сяргей Румас дакладваў, што з сямі зацверджаных прагнозных паказчыкаў выконваюцца толькі чатыры. Не выходзілі на запланаваны ўзровень заданні па ВУП, тэмпы росту прадукцыйнасці працы і экспарту.

Такая нарада наперадзе, а ўчора Прэзідэнт сустрэўся з кіраўніцтвам Саўміна, каб абмеркаваць не выніковыя, але не менш важныя пытанні эканомікі — пасрэдняства ў дзяржазakupках, зніжэнне цэн на жыллё, перапрацоўку смецця, датэрміновыя пенсіі для тых, хто працуе ў неспрыяльных умовах.

СТАР. 2



Фота: БелТА



Фота: Анастасія КЛЕЩУКА

Для жыхароў старажытнага палескага Давыд-Гарадка самае галоўнае свята — стары Новы год. Яны з нецярпеннем чакаюць ночы з трынаццатага на чатырнаццатае студзеня: гатуюць традыцыйныя стравы, запрашаюць гасцей і чакаюць «конікаў» — так называюць тут шчадроўны гурт, у якім абавязкова ёсць персанаж у выглядзе белага коніка. У старанавагоднюю ноч па горадзе бегаюць дзясяткі касцюміраваных і пераапраанутых гуртоў — і дзеці, і дарослыя, якія спяваюць, танцуюць і хваляцца сваім «канём», — такая вось у іх шчадроўная форма віншавання.

СТАР. 13

НЕ СУМУЙЦЕ — «КОНІК» ПРЫСКАКАЎ!

Па палічках

У любой інспекцыі ці ў асабістым кабінёце

Сёлета дэкларацыю аб даходах за мінулы год трэба падаць у тэрмін не пазней за 31 сакавіка. Хто абавязаны займацца падлікам сваіх даходаў, а пры неабходнасці звярнуцца ў падатковы орган? «Звязда» сумесна са спецыялістамі Міністэрства па падатках і зборах (МПЗ) падрыхтавала падрабязны тлумачальнік.

Другая легкавушка, грузавік і аўтобус

Да другога месяца вясны абавязкова запоўніць дэкларацыю павінны тыя, хто за мінулы год прадаў больш чым адзін аўтамабіль, тэхнічна дапушчальная агульная маса якога складае да 3500 кілаграмаў і колькасць сядзячых месцаў у якім, акрамя кіроўчага сядзення, — да васьмі. Абавязак на дэклараванне пачынаецца таксама пасля продажу аднаго грузавога аўтамабіля або аўтобуса, калі агульная маса першага перавышае 3500 кілаграмаў або колькасць месцаў другога перавышае восем. Тут спецыялісты МПЗ удакладнілі, што, калі машына, якую вы прадалі, дасталася

вам у спадчыну, падатак плаціць не трэба незалежна ад перыядычнасці адчужэння транспартных сродкаў на працягу каляндарнага года.

Лічым кватэры за пяць гадоў, а офісы — за год

Займацца дэклараваннем сваіх даходаў па выніках года павінны і тыя, хто на працягу пяці апошніх гадоў прадаў іншым фізічным асобам другую кватэру ці другі жылы дом, больш за адзін садовы домік, больш чым адзін гараж (зямельны ўчастак, машына-месца), якія належаць чалавеку па праве ўласнасці.

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008